

# РЭАНІМОВА



газэта суполкі імя Максіма Багдановіча • 1989 • № 6

## Лариса Генюш Святы вечар

Каліда, Каліда! На зямлі святы вечар.  
Нарадзіўся у ясьлях Эбавіцель і Бог.  
І пасталі бярозак танклявыя сьвечкі  
Паабапал засынежаных белых дарог.

Мо съцідзёна таму, што зіма на парозе.  
Адчуваеща лютасьць суворай пары.  
Ды у полі пустым на широкай дарозе  
Плачуща нечаму сумна ліхія вятры.

Чым жа сэрца сагрэць, як той холад адужац?  
Ці агеньчыкам цьміным у сялянскім акне?  
Калідою святої, што насуперак съцюкам,  
Цеплыней чалавечыя сэрцы кране?

Каліда, Каліда! Нават зорам трывожна.  
На забытых съцежках кругота жыцьця  
Да сваіх У гэты вечар съпяшаеща кожны,  
Бо у сям"і за сталом нас чакае куцьця.

Пахне сенам наўкол, стаяць посныя стравы.  
Прытаміушыся, маці шчасльіва маучыць.  
Садавища съны на широкія лавы.  
Усе сышліся дамоў, каб душой адпачыць.

добра сесьці за стол, съязу радасьці уцерці,  
Адчуваць, што у застолыі сястрычкі, браты,  
І душы чысьціня, і узынёслыя сэрцы,  
Бо зь людзьмі разам Бог У гэты вечар святы.

Сяньня сэрцам з усімі куцьцю разъдзяляем.  
Хто за стол наш ня змог на вячэру прыйсьці,  
Усіх далёкіх і родных сваіх спамінаем,  
І добра усім і шчасьця жадаем У жыцьці.

Хай жа будзе вам цёпла, бы у бацькавай хаце,  
У гэтym съвеце широкім, дзе столькі дарог,  
Няхай людзі зямлі для вас будуть, як брацьця,  
І жыцьцёвия съцежкі прастую вам Бог.

Можа хто занімог, можа хто пахіснуўся,  
Загубішы сумленье ў наялёгкім жыцьці,  
Прытаміушыся У шуканыні сваёй Беларусі,—  
Памажэце й такім на вячэру прыйсьці!

За съвяточным сталом знайдзем кожнаму мейсца  
Калія вернага сэрца сясьцёр і братоў.

Няхай будзе і у вас, як у добрай сямейцы,  
Усім пароўну У жыцьці — і куцьця і любоў.

Няхай вера У дабро, свая мова У застолыі,  
А у думках зямлі, дзе спачылі дзяды,  
Хай жа ўсіды ласкова спрыне вам доля,  
А любоў да народа мацуе рады!

1977 год

раскрыжаванье кат завершай...  
адлашчай курсаль крой Жыцьця...  
так: Плашчаніца - гэта перны  
 мой Бел-Чырвона-Белы съяе!  
Зніч

## Гародня 28 кастрычніка 1989

на плошчы перад Фарным касьцёлам сабраліся вернікі з усёй Гродзеншчыны на павітаныне біскупа Тадэвуша Кандрусеўіча. Хто жадаў трапіць на Урачыстую імшу, не зымісьціліся У касьцёле, таму маліліся на бруку, У гаёчку, кленчылі пад пасьміханыне міліці, якая, як заўжды, пільна сачыла за парадкам.

Моладзь зь Беларускага народнага фронту "Адраджаныне" прыйшла на плошчу з плякатамі

## Вітаець каштоўніцкага біскупа Тадэвуша Бонія благаславі Беларусь

На фасадзе касьцёла лёзунгі на польскай ды беларускай мовах.

Тадэвуш Кандрусеўіч выйшаў з машыны ды благаславіў прысутных знакам крыжа, сказаў кароткае вітаныне. Дзеці паднеслы пастру кветкі. Павіталі ксяндзы ды знаёмыя.

Урачыстае набажэнства транслявалася па радыё на плошчу перад касьцёлам, прысутнічалі съвятары зь Беларусі, Літвы ды Польшчы, праваслаўная дэлегацыя. Былі прачытаны архіўныя дакументы. Капланы Беларусі склаўлі прысягу павагі, вернасці і паслушанства.

Была зачытана тэлеграма кардинала Польшчы Эзафа Глемба. Благаславіла на служэньне Богу новага біскупа маці. Вернікі дарылі кветкі ды сімвалічныя съцілія дарункі.

## 10 мая ў Ватыкане

Папа Рымскі Ін Павал I выдаў пантыхікат аб наданыні тытула біскупа каплану Віленскага дыяцэзіі пробарышу парафіі Маткі Боскай Анельскай у Гародні Тадэвушу Кандрусеўічу, назначыўшы яго Адміністратарам Апостальскім Лацінскім Мінскага дыяцэзіі і ўсіх каплану на Беларусі. У Гародні прыйшла вестка аб гэтай падзеі 25 ліпеня.

Урачыстае кансакрацыя новага біскупа адбылася ў Ватыкане ў Вазыліцы съвятога Пятра У прысутнасці 30 кардыналаў ды 70 біскупаў з розных краін съвету, а таксама ўрадавых дэлегацый.

Высокая ўвага да біскупа Беларусі тлумачыцца тым, што гэты біскуп назначаецца пасля 62 гадоў пералынку. Рэлігія У краіне доўга прыгнітала. Забаранялася дзесяці і моладзі хадзіць у касьцёл і царкву, стасаваліся розныя рэпрэсіі да вернікаў, зь вялікай заўзятасцю ваявалі з духавенствам. Зачынялі съвятыні, ператваралі іх у склады,

кавы. Нік сказаў у выступленыі папскімуніцы — харэктэрныі зъяўляеца. Выказываныне найвышэйшага кірауніка дзяржавы ў 70-х гадох: "У 1980 годзе пакажам вам па телебачэнні апошняга савецкага папа".

## Святі Айці надзяліу Тадэвуша

Кандрусеўіча ганаровым тытулам Гітоны, горада, які знаходзіцца ў Тунісе, недалёка ад стараўгутнага Карфагена, дзе першым Апцыбіскупам быў сьвяты Аўгустын. У краінах, якія былі далучаны да хрысціянства, а пасля, заваяванны мусульманамі, страцілі веру ў Хрыста, назначаючы ганаровы біскуп у знак таго, што Касцёл памятае аб людзях гэтых краін і спадзяеца вярнуць іх пад сваё крыло.

## Тадэвуш Кандрусеўіч

зъяўніўся да гасцей, сьвітароў і вернікаў з казаннем на польскай, беларускай, літоўскай ды расейскай мовах. Зъмічаем слова біскупа на роднай мове цалкам, на польскай скарочана з камэнтарам. Далучаемся да віншавання ўсіх добрых людзей у краі і на съвіце, жадаем біскупу здароўя і высокіх справаў у адраджэнні веры; выказываем надзею, што ў дзейных, адноўленых і зноў пабудаваных съвітах народ будзе размаўляць з Богам вуснамі Яго пастараў на родных мовах. Аднолькавую надзею маем і на каталіцкае, і на праваслаўнае духавенства.

Вось што напісаў аб назначэнні Тадэвуша Кандрусеўіча біскупам Апостальскі Візытатар для беларусаў католікаў за межамі Беларусі, які жыве ў Лёндане, у ВЕСНІКУ Беларускага Каталіцкага Душпастырства №2-1989:

"Падніясеніе да біскупскай годнасьці кс. Тадэвуша Кандрусеўіча і назначэніе яго Апостальскім Адміністраторам Менскім з юрыдычнай над усімі католікамі рымскага абраду ў Беларусі, можна разглядзець як адзін з шматгадовыя малітвы і просьбы беларусаў. Тым ні менш яно зъяўляецца для ўсіх вядкай нечаканасцю і таму выклікае пачуцьцё занепакоенасці. Перадусім у вырашэнні так важнай для іх справы беларусы на мелі ніякага голасу: ўсё рабілася нечіха і без іхняга ведама. Другое, што не-пакоіць, — гэта асоба самога біскупа Кандрусеўіча, які зъяўляеца зусім невядомым дзярод беларусаў. Неабходна тут адразу зрабіць засыпрагу, што гэта на крытыка новага біскупа, а толькі сцверджаныне факту. Вельмі магчыма, што дзякуючы сваім выдатным асабістым якасцям ён зъяўлінецца найбольш адпаведным кандыдатам на такое назначэнне. Магчыма, гэта радасць прыйдзе пазней. А тым часам яны памятаюць яго ў сваіх малітвах і шчыра жадаюць, каб Добрый Бог даў яму патрэбную сілу, ласку быць сапраўдным пастыром для ўсіх сваіх вернікаў.

У Беларусі ёсьць два мільёны католікаў. Паводле афіцыйнай савецкай статыстыкі там жыве 500 тысяч паликаў... Такім чынам, астаетца паўтара мільёна вернікаў іншых нацыянальнасцей, абсолютная большасць якіх — беларусы. Трэба спадзявацца, што іх патрэбы ні будуть забыты."

## З вышыні на колінай мове

Сёньня Ісус Хрыстос пасылае свайго біскупа на гэтую зямлю і да гэтага народу, які жыве на Беларусі. Народ гэты съвіты і вельмі працавіты, зямля не адзін раз моцна напоена людскою крывёю, густа зрошана съязьмі цярпеньня, — таксама съвітая. На гэтай зямлі нарадзіліся або тут жылі і працавалі, дасканалі і сваю духоўнасць такія съвіты, як съвіты Казімір, які нарадзіўся дзеля неба ў ста кроках ад мейсца, дзе мы знаходзімся, у Гродзенскім старым замку. Съвіты Андрэй Бабоўля, мучанік, съвіты Максымільян Кольба, таксама пакутнік, благаслаўлены Ежи Матулевіч-Матулайціс, былы біскуп Віленскі, Зыгмунт Лазінскі, былы біскуп Менскі, а пасля Пінскі. Слуга Божы айцец Мэльхіор Кордан, магіла якога знаходзіцца ў Гародні... Благаслаўленыя кветкі гэтай зямлі і гэтага народу, які трывае і выхоўвае такія прыгожы душы. Зямля наша съвітая, таму што народ на страсці веры.

Хай прыкладам будзе Гродзенскі фарны касцёл. Тут без съвітара кожную нядзелю зъбіраліся, кіалі арнат на алтар і маліліся, нібы адпраўлялі імшу, і гэта малітва трymала вас пры Богу.

Наступлі новыя часы. Усё часьцей бачым маладога ксёндза ў касцёле, усё болей клерыкаў паступае ў сямінарію. Адчыняючы касцёлы, якія дасюль ні дзейнічалі... Але пакуль што на Беларусі працуе толькі 60 ксёндзоў у 150 касцёлах і гэта на два з паловай мільёны вернікаў...

## Слова на беларускай мове

Паважаныя браты і сёстры ў Хрысьце! Калі перад кансакрацыяй даведаўся, што Съвіты Айцец прамовіць па-беларуску, быў вельмі рады і трохі баяўся. Но і сапраўды, ці была калі-небудзь у гісторыі Касцёла хвіліна, каб Съвіты Айцец прамаўляў на-беларуску пад час съвітой зіхарысты? Цяпер хацеў бы заціставаць яго слова, като ры ён сказаў тыдзень таму назад: "Вяліка зъяўлініца таксама мая радасць магчы наядзіць поўно съвітарства дарагому монсінёру Тадэвушу Кандрусеўічу, якога я назначыў Апостальскім Адміністраторам Менскае дынцэві і для католікаў ўсёй Беларусі. Жадаю яму бацькаўскай любоў поспехаў у вядзены душпастырскай працы на гэтай тэрыторыі ды у той самы час упрошуваю Божага благаславенныя яму і ўсім вернікам, давераным яго душпастырскай абецы"... Я таксама ўсім верным католікам, дзесяцім съвітога Касцёла, якія жывуць на беларускай зямлі, ад усяго сэрца прыношу падяку за малітву, за шчырыя пажаданыні, за абліці ў дабра і Божага слова.

Хачу быць для вас добрым пастырам. Місія абдымаю сваім сэрцам ўсіх людзей, веруючых і ніверуючых, разнастайных моваў і нацыянальнасцяў, што жывуць на нашай зямлі, і съцвярджаю, што мэта каталіцкага біскупа зауседы накіравана на зьдзяйсненіе добра і шчасця кожнага чалавека, народа, дзяржавы. Касцёл Хрыста служыць усіму чалавецтву, бо ён святы ідэямі ахапіў мільёны людзей на ўсіх кантынентах, для якіх імя Хрыста самае дарагое у хыцьці. Перадаю прывітанье ад Папы Рымскага Яна Паўла II, які ўсім сэрцам любіць гэтую зямлю, памятае і благаслаўляе яе.

Слава Ісусу Хрысту.

# фронт, фронт, фронт – ён народу майго адраджэнне

## Ужо як пайгода

існуе Беларускі народны фронт "Адраджэнне", але звесткі пра яго дзейнасць у афіцыйных сродках інфармацыі або хлусьлыя, або няпоўныя. Калі пра справы БНФ у Менску можна да- ведацца з "Навін", дык пра тое што адбываецца ў Гародні, як показаў волыт, адчуваеца вя- лікі недахоп інфармацыі.

Паколькі Гродзенская філія на мае свайго выдання, наша суполка, спытаўшы дазволу ў сяброў з фронту, вырашыла зрабіць агляд яго дзейнасці.

## 10 ліпеня

у Гародні адбылося ўстаноўчое паседжанье Гара- дзенскага Рады БНФ, у склад якое увайшло прадстаўнікі груп падтрымкі, што былі створаны ў горадзе. Было вырашана пра- весці 26 ліпеня мітынг, на якім расказаць гарадзенцам аб задачах народнага фронту. Гарвыканкам дазволіў мітынг, на што мы, шчыра кажучы, не спадзяваліся, але ня ў цэнтры горада, а на стадыёне ў новым парку, куды цікка дабіраща і ня ўсе гарадзенцы ведаюць, дзе ён знаходзіцца.

Прадстаўнікі фронту не пайшлі на канфрантацію і згадзіліся правесці мітынг у парку.

## 21 і 22 ліпеня

У цэнтры горада былі выстаўлены пікеты для папярэдній інфармацыі аб мейсцы правядзення і мэтах мітынгу.

## Мітынг,

, на якім прысут- нічала каля пяці тысяч чалавек прышоў пад бел-чырвона-белымі сцягамі 26 ліпеня. Народ бур- на рэагаваў на выступленыні, адчывалася поўная падтрымка прысутнымі народнага фронту. Присутнічалі прадстаўнікі "Саюдзісу", адзін зь іх сказаў аў супольным гістарычным лёссе наших нароў і аў супольным шляху ў будучыню. Мітынг закончыўся ссыльваннем "Пагоні".

Трэба адзначыць, што улады вялі сябе тактоўна. А сярод прысутных аказалася шмат ах- вотнікаў іх пакрытыкаў.

Быў утвораны арганізацыйны камітэт Рабочага Саюза Беларусі ў Гародні. Пачалі ўзынікаць новыя групы падтрымкі БНФ.

## 19 і 20 жніўня

на ініцыя- тыве груп падтрымкі БНФ заво- да аўтамагнітолаў былі выстаў- лены пікеты, на якіх зъбіралі- ся подпісы з патрабаваннем перадаць адну са сьпецпаліклі- ник пад дзіцячую. Сабралі 2864 подпісы, якія перадалі ў гарвы- канкам. Людзі, якія падтрымлі- валі нас на словах, подпісы ставіць баяліся. Гэтым момантам гэтае акцыя звязвалася з тое, што паставіў подпіс, шерайшоў пра бар"ер страху, — страху, які ўбівалі ў людзей на працягу іх жыцця.

## наступны мітынг

вырашылі правесці 6 верась- ня, каб сумесна з народам аб- меркаваць праект закона аб выбарах. 28 жніўня прадстаў- нікі Рады былі вымліканы ў гарвыканкам, які палічыў, што мітынг і зводзіць немэтаэгод- на, лепей абмеркаваць праект закона на прадпрыемствах, гэта значыць, пад наглядам начальства.

На сустрэчы ў гарвыканкаме прадстаўнікамі БНФ спрабавалі вярнуць подпісы аб перадачы сьпецпаліклінікі дзесяцям, тлу- мачылі немагчымасць выра- шыць гэтае пытанье недахо- пам у горадзе школ, ціккас- цямі ў будауніцтве, зынік- неннем мыла і цукру...

Фронт патрабаваў пісьмовага адказу, тады подпісы з гарвы- канкамама перадалі ў аблывкан- кам.

А праць некалькі дзён мы да- ведаліся, што з 16 верасьня "абкамаўская" паліклініка перадаеша пад дзіцячую. Пра- да, потым высьветлілася, што ўсё абсталяванье было выве- зена невядома куды, а дзесяцям пакінулі голыя сцены...

У будынку аблывканкама аб- сталівалі "медпункт".

9 верасня на пікетах паведамлялі людзям аб забаро- не мітынгу і зъбіралі подпісы пад праектам закона аб выбарах, які пропанаваў БНФ. 700 подпісаў з пропановай яго на- друкаваць паслалі ў Вярхоўны Савет БССР.

## 11 кастрычніка

стала вядо- ма аў пакараныні арганізата- раў "Чарнобыльская шляху". Распацаўся збор подпісаў з патрабаваннем адмініціц гэтае ганебнае рапэніне...

## Меркавалісці

прайсьці шэсцьцем да зынішчанага касыцёла Ві- таута, дзе правесці мітын- рэаквіем Дзягі. У адказ на заяву гарвыканкам па указу Прэзыдзіума Вярхоўнага Саве- та БССР ад 4 красавіка 1988 года забарані правядзенне съята, да таго ж выканкам вырашылі праводзіць День па- мяті ў трэцюю нядзелью краса- віка, не звяртаючы увагі на тое, што беларускі народ ты- сячы гадоў праводзіць Дзягі у пачатку лістапада.

Пачалі рыхтавацца да не- санкцыянага шэсцяці і мі- тынгу. Але 26 і 29 кастры- чніка віталі ў горадзе біску- па, прыйшлося праводзіць мі- тынг на Вайсковых могілках, каб не перашкаджаць вернікам.

26 кастрычніка атрымалі рапэніне аблывканкама, у якім па указу Прэзыдзіума Вярхоўнага Савета БССР ад 4 красавіка 1988 года дазва- лялася правесці Дзягі.

Ускладі кветкі да магіл героя, прайшлі зь бел-чырво- на-белымі сцягамі па гора- дзе ды правялі мітынг.

Трэба адзначыць, што з-за супярэчлівай інфармацыі аб мейсцы правядзення мітынгу шмат людзей прыйшло на пляц касыцёла Вітаута, пастаялі ды разышліся.

## Абўйосці

некалькі сустреч зь лідэрамі БНФ зь іншых гара- доў: зь Яўгенам Шунейкам, Аляксандрам Галькевічам, Міхасём Ткачовым, Ірыем Хадыкам, Марысіем Саўкевіч, Сяргуком Со- калавым-Воюпам.

Калі не сяброўка, то сябра Рады ездзілі ў Менск на паседжаныні ды семінары па эко-nomіцы, па пытанях далучэн- ния красаў да БССР, прымалі ўдзел у работе камісій, пры- сутнічалі і нават выступалі на мітынгах... Актына распа- сюджвалі фронтаўскі друк.

## Газета "Высота"

"пальявела" і узынялася вышэй, друкуючы інтэрв'ю з Ю. Бацілевым ды А. Чобатам, старонкі зь дзяяча- мі нацыянальнай культуры. Ни- дзіва, што яе чытаць ня толь- кі у партыі.

На заводзе хімвалакна праве- дзены сход з удзелам актыву БНФ, на якім запратаколена гру- па падтрымкі народнаму фронту.

## ХІС НЯ МАЕ

магчымасыці утварыць группу падтрымкі фронту, ходзіць на Рады як вольны назіральнік, але найделей, каб наведаў клуб "Паходня", дзе кіпіць, акно выліваецца цераз край дыскусыйная дзейнасць, — клуб зьбіраеца па панядзелках, афіцына признаны, зъяўленіца добрай аудыторнай, каб раслаусіджваць звесткі, мае вялікі рэзананс.

У Наваградку, Лідзе, Слоніме, Мастах, Ашмянах, Гудзевічах і Рацічах не съпяць франты, праводзяць пікеты і сходы, пішуць лісты.

## Суполка

Імя Максіма Багдановіча завабіла некаторых паходнеуцай на лекторый па паглыбленнаму вывучэнню катэхая ды гісторыі вунгі на Беларусі.

У самой суполцы, якая афіцына ня існуе, утварыўся — не адкалоўся! — верш-гурт "Дыяген", які намаганьнем Падары заносіць у авангард...

Аднойчы суполка імя Багдановіча ды два паходнеуцы ды Карпюк з Голубам паехалі У Кушляні з заездам у Жупраны да Гальшаны, каб перацягваць будаунічы друз, бярвеніне ды камены ёсць ад Дома Францішка Багушэвіча на сметнік. Пазнаёміліся зь мясцовыми талентамі рестауратарамі ды з жарэбчыкам, што і паказала Гродзенскую тэлебачаныне.

Асабліва яскрава звязала на экране дзірка пад каменем "памяці Мацея Бурачка".

Але ня было там Міхала Ляпекі...

## У чырвоныя руці

завода аўтамагнітолау "Маяк" на высокім узроўні сталі выходзіць на беларускай мове "Родныя старонкі". Пасыль адпачынку рэдактар пачаў бракаваць матэр"ялы, у якіх успамінаеца Бог.

**22 лютыи** съпаваў у Гародні Данчы, беларускі амэрыканец, а можа амэрыканскі беларус. Упершыню наведаў край дзядоў разам з маці Юлія Андрусышнай, яны сумесна з Сяргуком Скалавым-Воілам ды Іванам Барткевічам зьбеларушчылі Гародню за адзін вечар. Йное цудоунае беларускае вымаўленыне у Данчыка!

Народны фронт амаль увесці зъяўляецца ў зале на 700 месцаў!

## абурміных лістоў

аб высяленыні з Новага замку абкама ды перадачы пад галерэю масацтва, аб стане бібліятэкі імя Карскага, аб дзяржаўнасці мовы, з патрабаваньнем выдзеліць памяшканыне для паседжаньняў ды стэнд для інфармашні вестак з усіх франтоў — прыходзіца клеіць на съценах ды платах!

Мы напісалі столыкі лістоту, што як сказалі б нашы продкі, на валовай скуры не зъяўляюціся б... Кропля бурыць камень. Галавой, калі настойліва біща, можна праўбіць кітайскую (не крамлеўскую) съяніну!

Як дамовіща зь бюрекратамі, калі мы па-беларуску, а яны па-савецку...

## Я лічы ся бе камуністам

бо выхоўваўся на прыкладзе герояў першых гадоў рэвалюцый, быў захоплены рэвалюцыйным пафасам, прынцыпавасцю камуністаў ды камсамольцаў 20-х і шыра веры ў лёзунгі аб сусветнай рэвалюцыі ды ненавідзеў "ворагаў".

Толькі пасыля вайны зразумеу, што ад слаўных рэвалюцыйных традыцый не засталося нават успаміну.

Замест нянявісьці да ворагаў рэвалюцыі бачыў нянявісьці да свайго народа, а замест рэвалюцыйнага энтузіязма — машчансскую абыякавасць.

Чытаў Маркса і Леніна, ды знаходзіў супіречнасці некаторых думак.

Понукі ідеалычнага грамадзства началіся з дасыледаваньня вядомае формулы — ад кожнага, на што здольны, кожнаму, колькі траба.

Пачнем з канца!

Патрэбы вызначаюць вытворчасць тавараў, а таму вытворчасць адрэзу ня можа задавесліць попыту насельніцтва.

При звыклым съветапоглядзе у наўмальным грамадзстве кожны гімніца першым мець усе неабходнае, і нават больш таго, хочацца быць адметным. Няма сумніву, што чалавек, якому найбольш патрэбны новы тавар сігоньня, атрымае яго заутра, праз месяц, праз год.

У такіх умовах грамадзства змушана стварыць спэцыяльны ворган па разъмеркаванні, які будзе абыякоўваць свабоду асобы, тварыць насельніцтва над большасцю насельніцтва, што далёка ад ідаала. Прадстаўнікі Улады выхоўваюцца не ізалявана, і таму такія ж эгасты, як і большасць.

При такіх умовах разъмер-

каваныне будзе яшчэ больш несправядлівым, бо непазыбенны блат, свяліцва, злоўханыне службовым становішчам і спэкуляцыя.

Першая палова формулы "ад кожнага, на што здольны" у дачыненіі да ўсяго грамадзства — утопія. Прэтэндэнтаў на прыемы від дзейнасці значна болей, чым патрэбна грамадзству, што непазыбенна вядзе да канкуранцыі з метаю атрыманыя жаданай працы. Для вызначэння "больш здольных" зноў неабходны спэцыяльны ворган, які зноў жа будзе дзейнічаць несправядлівіва, бо эгастычны па сваёй сутнасці.

Камуністычны ідэалы здольны бытаваць у духуна здаровай сям'і, дзе узаемаадносіны будуюцца на аснове любові ды павагі, і ў манаскай абошынне, дзе усё вызначае любоў да Бога і да бліжняга.

Пераносіць жа камуністычныя прынцыпы на ўсё чалавечасць грамадзства, у якім ёсьць палітычныя, вытворчыя, міжнацыональныя праблемы, — нязбытная мара. Іваноў

## Пурэйныя выступы па грамадскіх арганізаціях

Канае мафіёзная "ідэя".

Шукае адвакатаў атаман.

Хто ж будзе бараніць цябе, Бандэя?

Сылны, глухі, нямы ды... "ветэран".

Голос народа зарыфмаваў Вядзьмак Менскі.

У "Рэанімове" №5 дапушчана памылка: ня Генрых, а Герман Скамарох, вёска Залышаны, а не Залешыны. Прабачце нам.

Шыры дзякую сябрам Алеся Бабічу, Алеся Белакозу, Міколу Канашу, а таксама Марысі, Ніне, Антосю ды сябру Аляксандру за матэрыяльную дапамогу ў выданні газеты "Рэанімова".

Нумар падрыхтаваны у лістападзе 1989 г. Адрес для карэспандэнцыі: 230029, Гародня, вул. Каліноўская д. 7, кв. 4, Даніце Бічель-Загнетавай.